

ГРУПЫ ГАРАДЗІШЧАЎ ЖАЛЕЗНАГА ВЕКУ МІЖРЭЧЧА ДЗІСНЫ і УШАЧЫ

А. Л. КОЦ, Д. У. ДУК

In territory between the rivers Disna and Ushachi are founded 7 artificial groups of sites of ancient settlement. The total of the strengthened settlements in one group makes 3-4 settlements. Affirms that territory between the rivers Disna and Ushachi has been densely enough populated in the Iron Age

Ключевые слова: гарадзішча, жалезны век, днепра-дзвінська культура

У Віцебскім Падзвінні сканцентравана вялікая колькаць гарадзішчаў, датуемых рознымі перыядамі жалезнага веку. У большасці выпадкаў яны размяшчаюцца группамі – «гнёздамі».

«Гнядзовае» групаванне ўмацаваных паселішчаў сведчыць аб родавым рассяленні насельніцтва. Мяркуеца, што на адным гарадзішчы праражывала адна патрыярхальная сям'я, а некалькі сем'яў утваралі род (2–4 гарадзішчы – «гнядзо») [2, с. 80].

Паводле В. І. Шадыры, насельніцтва жалезнага веку было звязана племянной структурой. Плямёны размяшчаліся ў міжрэччы прытоку Заходній Дзвіны і Дняпра. Даследчык лічыць, што адно з такіх плямён праражывала ў міжрэччы Дзісны і Ушачы [2, с. 81]. На акрэсленай тэрыторыі можна вылучыць 8 груп гарадзішчаў:

- Кубліцкая (Кублічы, Чамярычына, Белякоўшчына, Лісічына, Селішча).
- Замошская (Замошша, Гарадок, Лесава).
- Паддубніцкая (Паддубнікі, Шчайкуны, Старыя Зябкі, Падауты, Зароўе, Зарэчча).
- Свільская (Брыкіці, Юзэфова, Свіла I).
- Глыбоцкая (Глыбокае, Падгаі, Зарубіна).
- Запрудская (Запрудзе, Зубкі, Гараватка, Бушыкі).
- Шпакаўшчынская (Шпакаўшчына, Глінскія (Ветрына), Нача, Катушонкі).
- Субачаўская (Субачава 1, Субачава 2).

Назва групы паходзіць ад назвы найбольш даследаванага гарадзішча. Групы гарадзішчаў вылучаюцца як па крытэрую блізага размяшчэння адно каля аднаго, так і злучанасці воднымі сувязямі (на берагах адной ракі, або на яе прытоках). Такім чынам, некаторыя гарадзішчы размяшчаюцца на адлегласці 2–5 км, а іншыя за 10–20 км аднаго ад аднаго. Пры вылучэнні груп увага надзяляецца і храналагічнаму падабенству помнікаў.


Прынята лічыць, што колькасць гарадзішчаў у групе складае пераважна 2–3 [1, с. 11; 3, с. 23]. У міжрэччы Дзісны і Ушачы ў большасці груп налічваецца 3–4 гарадзішчы, ці нават 5–6.

Толькі ўскосна можна меркаваць аб стасунках паміж жыхарамі гарадзішчаў адной групы. Назіраецца падабенства матэрыяльнай культуры ў межах адной групы (прылады працы на гарадзішчах Замошша і Гарадок). Гэта сведчыць аб сувязях паміж патрыярхальнымі сем'ямі. Падабенства прыпад прыцы і зброй паміж групамі (гарадзішчы Гарадок – Кублічы; Паддубнікі – Запрудзе, Кублічы) сведчыць, верагодна, аб мірных стасунках паміж радамі.

Далейшае вывучэнне гарадзішчаў і адкрыццё новых помнікаў жалезнага веку дазволіць вылучыць новыя групы і даследаваць сацыяльныя сувязі насельніцтва азначанага перыяду.

Літаратура

1. Шадыра, В. І. Беларускае Падзвінне (І тысячагоддзе н.э.). – Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАНБ”, 2006. – 150 с.
2. Шадыра, В. І. Днепра-дзвінськая супольнасць у I тыс. н.э. // Тэзісы канферэнцыі “Беларусь у сістэме трансеврапейскіх сувязяў у I тыс. н.э.” – Мн. 1996. С. 80–82.
3. Шмідт Е. А. Племена верховьев Днепра до образования древнерусского государства. Днепро-двинские племена (VIII в. до н.э. – III в. н.э.). – М.: Прометей, 1992. – 208 с.



Мал. 1. Карта гарадзішчаў (з вылучэннем груп) міжрэчча Дзісны і Ушачы:
(1-даследаваныя помнікі, 2-помнікі, якія патрабуюць удакладнення датыроўкі)